

ЗВЯЗДА

ОРГАН ЦК і МЕНСКАГА АБКОМА КП(б)

№ 198 (6174) | 27 жніўня 1938 г., субота | ЦНА 10 кап.

ЗА БОЛЬШЭВІЦКАЕ ВЫХАВАННЕ СПАЧУВАЮЧЫХ

Сталінскія пішчодкі ў корані змянілі віблічу нашай краіны. Разам з набачанымі перамогамі соцыялізма, разам з грандзёным ростам прымесівасці, сельскай гаспадаркі і культуры выраслі выдатныя людзі, бязмежна аддачына нашай родзіме, загартаваныя у барацьбе з ворагамі народа — тройныя прапорынныя традыціі-бухарынскімі і нацыяналь-фашысткімі бандытамі. У гэтых вялікіх творчых годах беспартыйныя масы яшчэ мацней аб'яднваліся з партыі Леніна — Сталіна, добра-вогта даравалі ёй свой ёсё.

Магутнай дэманстрацыйнай непарушнай сувязі партыі з масамі з'явілася выбары ў Вірховых Советы СССР. Білікучая перамога сталінскага блока комуністычнай і беспартыйных, высокай палітычнай актыўнасці прапору пераканаўчай паказалі цесную і непарыўную сувязь нашай партыі з шарою беспартыйных масамі. Даесякіх тысяч людзей у дні выбару працаўнікамі агітатарамі, дэвернімі, членамі акурутных і участковых выбарных камісій, з гонарам апрацоўваючы аказае ім даверэ. Гэтых лепшых людзі, таленавітыя арганізаторы, імкнущы заманаваць сваю близасць да партыі, гарант жаланнем уступіць у неё. Палітычна падрыхтаваныя не-партийныя большэвікі ўступаюць у камісіі партыі. Многія з беспартыйных актыўнасці, адчуваючы сябе недастаткова падрыхтаваными, уступаюць у групы спаучуваючых.

Рашэннем XVII з'езда ВКП(б) пры пірвінных партыйных арганізаціях створаны групы спаучуваючых. Яны з'яўлююцца важнейшымі резервамі для пападання радоў нашай партыі. Групы спаучуваючых створаны «для арганізаціі вакон ВКП(б) найбольш близкіх да партыі беспартыйных актыўнасці, паказаўшы на справе — на вытворчыні сваю адданасць партыі, але яшчэ не падрыхтаваных да ўступлення ў партыю...». Так вyzнаныя задачы груп спаучуваючых у статуте ВКП(б).

У групах спаучуваючых наша партыя выхоўвае беспартыйных большэвікоў, рыхтуючы ў іх дастойных членуў вілікай партыі Леніна—Сталіна. Самая адзінка заданія кожнай партыйной арганізаціі, кожнага абкома, гаркома, райкома — арганізація уменеае, сістэматычна выхаванне разреза партыі — спаучуваючых.

XVII з'езд ВКП(б) у сваіх рапортаннях асаўліў увагу зварніць на рост груп спаучуваючых. З'езд патрабаваў ад усіх партыйных арганізацій рашучага падрыхтавання выхаваўчай работы па спаучуваючым і ўпаганеніі іх у актыўнасці.

Аліак, многія партыйныя арганізаціі не арабілі для сабе нікіх выхаваўчых, прадаўжалаючы фармальна адносяцца да важнейшай справе большэвікі, выхавання, прадаўшы саміку рост груп спаучуваючых. Па БССР прыём у групах спаучуваючых праходзіць яўніць не заславаныя. У студзені 1938 года ў распубліцы налічвалася 8.160 спаучуваючых і 1.090 груп. За 7 месяціў гэтага года прынята толькі 700 чалавек і створана новыя 68 груп. Як зусім недапушчальнае ёсць толькі 150 жанчын.

У гародах Беларусі, на прадпрыемствах, прапацују сотні выдатных людзей — стахановіц, ударнікі, актыўнасту — выбарчай кампаніі. Між тым, выхаваўчая работа ў беспартыйных актыўнасціх вядзенца вельмі слаба. Аб гэтым сведчыць той факт, што па горадзе Менску прынята ў групы спаучуваючых у 1938 годзе ўсего толькі 37 чалавек, па Віцебску — 31, Гомелі — 60, Магілёву — 69.

У асобых рабінных партыйных арганізаціях не выкананыя рашэнні XVII з'езда ВКП(б). Негледзячы на велізарныя палітычныя каласавыя актыўнасці, на некаторых рабініх лічбы спаучуваючых заўсімішыліся. Так, напрыклад, на Чавускім раёне ў студзені г.г. налічвалася 34 спаучуваючых, а зараз іх асталося 29, у Уваравіцкім раёне было

РЭСПУБЛІКАНСКАЯ НАРАДА ПА ПЫТАННЮ КОМСАМОЛЬСКАЙ РАБОТЫ Ў ПАГРАНРАЁНАХ

26 жніўня ў менскім Доме партактава пачалася распубліканская нарада па пытанню становішча комсамольскай работы ў пагранічных раёнах. У работе нарады прымаў удзел 3800 чалавек — сакратары РК ЛКСМБ, сакратары камітэту і комісары піаречных комсамольскіх арганізацій калгасаў пагранічных раёнаў, сакратары біро ВЛКСМ пагранічнай, работнікі ЦК ЛКСМБ і палітадзела пагранічных і ўнутраных войск НКВД БССР.

Нарада заслухала даклад сакратара ЦК ЛКСМБ тав. Каралёва аб становішчы комсамольскай і масава-палітычнай работе сакратара комсамольскай нарады — міністру ў пагранічных раёнах распакаваў із рабінічых калгасаў пагранічных раёнаў, сакратары біро ВЛКСМ пагранічнай, работнікі ЦК ЛКСМБ і палітадзела пагранічных і ўнутраных войск БССР.

Нарада заслухала даклад сакратара ЦК ЛКСМБ тав. Каралёва аб становішчы комсамольскай і масава-палітычнай работе сакратара комсамольскай нарады — міністру ў пагранічных раёнах распакаваў із рабінічых калгасаў пагранічных раёнаў, сакратары біро ВЛКСМ пагранічнай, работнікі ЦК ЛКСМБ і палітадзела пагранічных і ўнутраных войск БССР.

В імем Сталіна ў сэрцы. Пісмо ў «Звязду» байка чырвонасіцкага Далёкага ўсходніга фронта тав. М. Г. Баско.

Рэспубліканская нарада па пытанню комсамольскай работы ў пагранічных раёнах.

Нарады дадзеныя ў Чырвоную Армію.

ПАРТЫИНАЕ ЖЫЩЦЕВІ

І. Г. Левін. — Узначаліў работу па росту пыткі.

І. Б. Гітлін. — Авалодзіў большэвізмам.

Сільчанік, Палойка. — Лікідаваць недахоны ў партыйнай працягінані.

СЕННЯ Ў НУМАРЫ:

АРТЫКУЛЫ:

Рукаў. Іваноў. — Набалеўшыя пыткі беларускімі кінематаграфамі.

Папок. — Больш увагі каўчуканосам.

Я. Эль. — Непадрадкі ў магазіне «Аўтатрактара».

Меліэранныя работы ў БССР.

ЗАМЕСТ АГЛЯДУ ДРУКУ:

Іваны Няпомічны. (Газета «Літаратура і мастацтва»).

Напіраядні новага вучэбнага года.

Аб так званым школьнікамі базары ў Менску.

Ю. Ярцэў. — Агляд вясенных дзеяній у Кітаі.

ЗА РУВЯЖОМ:

На франтах у Іспаніі.

Залів генерала Міха.

«СССР — краіна чудоўнага сучаснага і блізкага будучыні».

Пасядзенне Палітбюро ЦК французскай комітэту.

Гадавіна ўтварэння 8-й народна-революцыйнай арміі Кітаі.

Германа-венгерская змова супроты Чэхаславакіі.

Падрыўная дзеяльніцтва італьянскіх фашыстак у Кітаі.

Камітэт народнага фронта ў прамове Даладэ.

НА ФРАНТАХ У ІСПАНІІ

УСХОДНІ ФРОНТ

Паводле паведамлення іспанскага міністэрства абароны ад 25 жніўня, віцэ-міністру мячэнікамі ў беспадрэдку адступілі, пакінуўшы на поўдні мячэнікамі інтарэсныя падтрымкі шматлікіх танку і малютнай артылерыі залягі на некалькіх высадках у вадзіні. 200 палонішоў было эвакуіравана распубліканскімі камандаваннем у тылу. Рэспубліканскімі часцямі захвачана ў фашысту 4 гарніцы, 2 танкі, вялікія колыські кулямёткі, 4 пропаганавыя гарніцы, 5 грузы, 2 турыкі і агульная колькасць віцэ-міністэрства.

ФРОНТ ЛЕВАНТА

Паводле паведамлення агенцтва Гавас, у раёне Арганія мячэнікамі удалося пасля атакі заняць вышынно 805.

На іншых франтах становішча без змен.

Рэспубліканская авіяцыя ў ноч на 25 жніўня прымусіла ўцікнуць італьянскіх гідравізаміл, якія праўлялі бомбардировачы Барселону. Фашысткія самалёты бомбардіравалі рад вёсак, размешчаных у наўежнай частцы каталонскага ўзгорожжа. Падвергліася налету фашысту тэхніка Вальядзка.

Раніцай 25 жніўня 5 фашысткіх самалётаў бомбардіравалі мірнае насельніцтва вёскі Торэйэху (у 40 км на паўднёвы захад ад Аликанта), скіпетры прадаўжылі ў паслядоўніці 33 фашысткіх самалётів, якія в'язніліся ў падніжнай частцы каталонскага ўзгорожжа.

На эстрамадурскім участку фронта ў сектары Сіху Сухар распубліканскімі войскамі прадаўжылі паслядоўна працоўніцтва на пасадзе рабочага батальёна 25 забітых і 70 раненых.

ЗЛЯВА ГЕНЕРАЛА МІХА

ПАРЫЖ, 26 жніўня. (БЕЛТА). На паведамленіе агенцтва Эспанія, вірнай у Мадрыд з пасёлка па эстрамадурскому фронту, генерал Міха заяўві, што прыняты ўсе меры на фронце Эстрамадуру для таго, каб перападкоўкі спробамі частковых наступілі на мячэнікі, якія скрыстоўваюць тэарактычнасць, што на гэтым фронце распубліканскія гарнізоны былі аслаблены. Тэатрорамія, якія мячэнікі прадырымлілі наступілі на атакі, атакі, скіпетры паслядоўніці 25 забітых і 70 раненых.

ПАРЫЖ, 26 жніўня. (БЕЛТА). На паведамленіе агенцтва Эспанія з дні падніжнай частцы наступілі на атакі, каб перападкоўкі спробамі частковых наступілі на мячэнікі, якія скрыстоўваюць тэарактычнасць, што на гэтым фронце распубліканскія гарнізоны былі аслаблены. Тэатрорамія, якія мячэнікі прадыримлілі наступілі на атакі, атакі, скіпетры паслядоўніці 25 забітых і 70 раненых.

ПАРЫЖ, 26 жніўня. (БЕЛТА). На паведамленіе агенцтва Эспанія з дні падніжнай частцы наступілі на атакі, каб перападкоўкі спробамі частковых наступілі на мячэнікі, якія скрыстоўваюць тэарактычнасць, што на гэтым фронце распубліканскія гарнізоны былі аслаблены. Тэатрорамія, якія мячэнікі прадыримлілі наступілі на атакі, атакі, скіпетры паслядоўніці 25 забітых і 70 раненых.

ПАРЫЖ, 26 жніўня. (БЕЛТА). На паведамленіе агенцтва Эспанія з дні падніжнай частцы наступілі на атакі, каб перападкоўкі спробамі частковых наступілі на мячэнікі, якія скрыстоўваюць тэарактычнасць, што на гэтым фронце распубліканскія гарнізоны былі аслаблены. Тэатрорамія, якія мячэнікі прадыримлілі наступілі на атакі, атакі, скіпетры паслядоўніці 25 забітых і 70 раненых.

ПАРЫЖ, 26 жніўня. (БЕЛТА). На паведамленіе агенцтва Эспанія з дні падніжнай частцы наступілі на атакі, каб перападкоўкі спробамі частковых наступілі на мячэнікі, якія скрыстоўваюць тэарактычнасць, што на гэтым фронце распубліканскія гарнізоны былі аслаблены. Тэатрорамія, якія мячэнікі прадыримлілі наступілі на атакі, атакі, скіпетры паслядоўніці 25 забітых і 70 раненых.

ПАРЫЖ, 26 жніўня. (БЕЛТА). На паведамленіе агенцтва Эспанія з дні падніжнай частцы наступілі на атакі, каб перападкоўкі спробамі частковых наступілі на мячэнікі, якія скрыстоўваюць тэарактычнасць, што на гэтым фронце распубліканскія гарнізоны былі аслаблены. Тэатрорамія, якія мячэнікі прадыримлілі наступілі на атакі, атакі, скіпетры паслядоўніці 25 забітых і 70 раненых.

ПАРЫЖ, 26 жніўня. (БЕЛТА). На паведамленіе агенцтва Эспанія з дні падніжнай частцы наступілі на атакі, каб перападкоўкі спробамі частковых наступілі на мячэнікі, якія скрыстоўваюць тэарактычнасць, што на гэтым фронце распубліканскія гарнізоны былі аслаблены. Тэатрорамія, якія мячэнікі прадыримлілі наступілі на атакі, атакі, скіпетры паслядоўніці 25 забітых і 70 раненых.

ПАРЫЖ, 26 жніў

ПАРТЫНАЕ ЖЫЦЦЁ

Узначаліць работу па росту парты

За першыя выбарных кампаній у ёму ў партыю, г. эп. амаль за два годы, вырасла ўсяго на 95 чалавек. І гэта ўраёне, які мае немалую колькасць мас. На напаму Барысаўскому раёну сёты лещыні ладзе, стаханоўчы фабрыкі, заводаў і соцыяльстых пад'язов прымалі самы альянс чалавека і толькі 3 з іх прынялі ў свае рады па аднаму чалавеку.

Слабы рост радоў партыі тлумачыць тым, што многія піярчыны партарганізацый рабіна яшчэ вельмі драніца працуць па выхаванню лещыні ладзе — неапартыйных большынкоў. Пастаянна і сістэматычна прызначаць з беспартыйнымі актывамі яны ішчэ не наўзұйлісь. Усе іншыя зайдзе кампанийчына, і зусім аразумела, гэта знаходзіць свой албаг у слабым росце партыі.

Партарганізацыя макаронной фабрыкі (сакратар парткома тав. Шульман) за гэты час не прыняла ў рады партыі ні аднаго чалавека. А ціж там няма разерву для росту? На фабрыцы працае каля 200 стаханоўчы, 40 комечомльчы, многія з якіх у поўнай меры падрхаваны і дастаны на сасіс пачасные звычыкі комуніста. Не лещ абстайніць справа і на лесакамбінате «Комінтерн» (сакратар парткома тав. Машкіў) За першыя 3 дні аднаўлення прыўмі ў партыю там прынялі толькі двух чалавек. А на гэтым заводе працае 365 стаханоўчы, 84 комесомльчы.

У вядомыдаты партыі прымята дэпутат Вірхончага Совета СССР, быўшы сакратар сойгаса Елизавета Васільеўна Белыя. У вядомыдаты партыі прымята тэксама лепшыя стаханоўчы фабрыкі ім. Кірава: дэпутат Вірхончага Совета БССР тав. Храмав Ф. І., рабочы тав. Райхенштейн, майстэр цеха тав. Кіміковіч і інш. Усе яны ладзяцца на спраде бязмежную любоў і аднанасць да партыі Леніна—Сталіна.

Нядзяўна іхсе рост партыйнай арганізацыі склоўзваўдзе імі Дзэржынскага. Там за апошні час у вядомыдаты партыі прынялі 11 чалавек і 4 перавалі у члены партыі. Некалькі падешэнных рабочы на росту партыі партарганізацый завода ім. Молатава (сакратар парткома тав. Махін), партарганізація за воде «Чырвоны металіт» (сакратар парткома тав. Архуцкі) і інш.

Аднак, лічбы росту партыйнай арганізацыі рабіна, у якой налічваўшы 40 піярчынных партыйных арганізацій, не ўзімле наўсяла лічбы здавальняючы. Наше партыйныя арганізаціі за ўесь час з дні аднаўлення пры-

І. Г. ЛЕВІН,
сакратар Барысаўскага РК КП(б).

АВАЛОДВАЕМ БОЛЬШЭВІЗМАМ

Статут большевікай партыі авабізвае нас, комуністу, пастаянна павышаць свой ідзінка-піярчынны ўзровень. Ведама гісторыя нашай партыі, праўвільна разумець як раслі і ціментаўлялася партыя новага тыпу, як яна на розных этапах вядла барацьбу з антилінікімі прушрубкамі-апартукістамі ўсіх масеяў, з ворагамі народа, транспортні-бухарынскімі адралінкамі—гэта вядомыя альянсы альянсаў кожнага комуніста, гэта ўзбройвае нас на далейшую барацьбу за справу Леніна—Сталіна.

Авалодвача большевізмам можда толькі краплатопітія пастаяннай рабочай над сабой, гільбока выучваючы гісторыю партыі і ўсіх партыйных наўядальнікамі—гэта вядомыя альянсы ўзброенія Цэнтральнага Камітэта, захоўваючы строга індывідуальны адбор, напаўнічы рабіны партыі злі лепшыя часткі рабочых, калгасчыкі і савецкай інтэлігенцыі.

І. Б. ГІТЛІН,
олух партыі школы
завода «Ударник».

Патрабона сказаць, што ўсе 17 слухаў гуртука ў партыі па першакрэйчых выучваючы гісторыю партыі, авалодвача складанымі ведамі большевізма.

Другі год я займаюся ў гуртуку па выучванню гісторыи партыі па першакрэйчых. Тут я вырас палітычна, па-

змешаўшыся з працамі класікай марксізма-лініізма, выучваю творы Леніна і Сталіна.

У гуртуку партыйнай асветы выучваца і іншыя комуністы заводу. Вось члены партыі тав. Кацавіч—іму ўжо вялі 60 год, але ён з вялікім захалізлем і любоўю адноісці да павышэння сваёй ідзінкі ўзроўню. Тав. Кацавіч — гэта прыклад для іншых комуністу і альянса для нас маладых. Ен да кожнага занятку добра падрхаваць, мae падрабязны канспект, калістэцца не пеходнай літаратурай і з'яўлена пастаянным наўядальнікам многіх бібліятэк горада Менска. Добра паспава ў вучбе і малады хандыдат парты тав. Віткін.

Патрабона сказаць, што ўсе 17 слухаў гуртука ў партыі па першакрэйчых выучваючы гісторыю партыі, авалодвача складанымі ведамі большевізма.

І. Б. ГІТЛІН,
олух партыі школы
завода «Ударник».

НАБАЛЕЎШЫЯ ПЫТАННІ БЕЛАРУСКАЙ КІНЕМАТАГРАФІ

Велізарны патрабаванні прад'яўленае ўрадам усім участкамі наўядальніцца. Аб гэтым сведчыць работа Сейсія Вірхончага і тая суроўая, але дзэвальзная прыкладна альянсаваўшы іх кіраўнікоў.

Патрабаванні — па большевізму арганізаўцаў кожны вытворчы працоўцік і вынансаваццаў гітлеры, аллюстроўчыя рачацінцы, орденаўчыя Беларусі — прад'яўліле бেларускі народ з работы кіностуды «Совецкая Беларусь» у Ленінградзе.

Кіностуды «Совецкая Беларусь» заўклівалі саставчы фільмы, аллюстроўчыя рачацінцы, Савецкай Беларусі, ствараць фільмы, пазаўлюючы, як беларускі народ, на рабочыя і прыкладніцы альянсаўчыя і ўзроўніцы партыі Леніна—Сталіна, будзе комуністычнае грамадства на заходніх рэберах нашай вільгай сонячнай рэльсі.

Гэта піяць не азначае, што беларускія студыі павінны замкніцца ў сабе і абмежаваць толькі вузканаціональную тэматыку. Побач з гэтым павінны быць творы, якія пазаўлюючы прызначаны ўсім народам Савецкага Саюза. Такія творы будуть яшчэ больш умацоўваць іх звязы з агульнасцю землячынства.

Такія вільгай і памесных задачам павінны служыць работы беларускай кіностуды на выпуску мастацкіх фільмаў.

Але тое, што павінна быць, гэта —

ЛІКВІДАВАЦЬ НЕДАХОПЫ У ПАРТЫЙНАЙ ПРАПАГАНДЗЕ

Пасля рабшчынні літубуск-такавіцкай гілі Пленума ЦК КП(б) (1937 год) і указанні таварыши Сталіна і Журавіцкай райпартарганізаціі значна падышла работа па іздзеніі выхаванню комуністу, па азладжанні доўгімі відамі вучобы.

У ліпенірайкай партыі амбэркоўваў пытанне аб становішчы партыі па павышаніі курсу.

Адсутнічае кіраўніцтва партыі на павышэнні курсу, якія выучваюць яшчэ вельмі драніца працуць па выхаванню лещыні ладзе — неапартыйных большынкоў. Пастаянна і сістэматычна прызначаць з беспартыйнымі актывамі яны ішчэ не наўзұйлісь. Гэта пастаўства і зараз ліжыцца без пакарання.

Адсутнічае кіраўніцтва партыі на павышэнні курсу, якія выучваюць яшчэ вельмі драніца працуць па выхаванню лещыні ладзе — неапартыйных большынкоў. Пастаянна і сістэматычна прызначаць з беспартыйнымі актывамі яны ішчэ не наўзұйлісь. Гэта пастаўства і зараз ліжыцца без пакарання.

Адсутнічае кіраўніцтва партыі на павышэнні курсу, якія выучваюць яшчэ вельмі драніца працуць па выхаванню лещыні ладзе — неапартыйных большынкоў. Пастаянна і сістэматычна прызначаць з беспартыйнымі актывамі яны ішчэ не наўзұйлісь. Гэта пастаўства і зараз ліжыцца без пакарання.

Адсутнічае кіраўніцтва партыі на павышэнні курсу, якія выучваюць яшчэ вельмі драніца працуць па выхаванню лещыні ладзе — неапартыйных большынкоў. Пастаянна і сістэматычна прызначаць з беспартыйнымі актывамі яны ішчэ не наўзұйлісь. Гэта пастаўства і зараз ліжыцца без пакарання.

Адсутнічае кіраўніцтва партыі на павышэнні курсу, якія выучваюць яшчэ вельмі драніца працуць па выхаванню лещыні ладзе — неапартыйных большынкоў. Пастаянна і сістэматычна прызначаць з беспартыйнымі актывамі яны ішчэ не наўзұйлісь. Гэта пастаўства і зараз ліжыцца без пакарання.

Адсутнічае кіраўніцтва партыі на павышэнні курсу, якія выучваюць яшчэ вельмі драніца працуць па выхаванню лещыні ладзе — неапартыйных большынкоў. Пастаянна і сістэматычна прызначаць з беспартыйнымі актывамі яны ішчэ не наўзұйлісь. Гэта пастаўства і зараз ліжыцца без пакарання.

Адсутнічае кіраўніцтва партыі на павышэнні курсу, якія выучваюць яшчэ вельмі драніца працуць па выхаванню лещыні ладзе — неапартыйных большынкоў. Пастаянна і сістэматычна прызначаць з беспартыйнымі актывамі яны ішчэ не наўзұйлісь. Гэта пастаўства і зараз ліжыцца без пакарання.

Адсутнічае кіраўніцтва партыі на павышэнні курсу, якія выучваюць яшчэ вельмі драніца працуць па выхаванню лещыні ладзе — неапартыйных большынкоў. Пастаянна і сістэматычна прызначаць з беспартыйнымі актывамі яны ішчэ не наўзұйлісь. Гэта пастаўства і зараз ліжыцца без пакарання.

Адсутнічае кіраўніцтва партыі на павышэнні курсу, якія выучваюць яшчэ вельмі драніца працуць па выхаванню лещыні ладзе — неапартыйных большынкоў. Пастаянна і сістэматычна прызначаць з беспартыйнымі актывамі яны ішчэ не наўзұйлісь. Гэта пастаўства і зараз ліжыцца без пакарання.

Адсутнічае кіраўніцтва партыі на павышэнні курсу, якія выучваюць яшчэ вельмі драніца працуць па выхаванню лещыні ладзе — неапартыйных большынкоў. Пастаянна і сістэматычна прызначаць з беспартыйнымі актывамі яны ішчэ не наўзұйлісь. Гэта пастаўства і зараз ліжыцца без пакарання.

Адсутнічае кіраўніцтва партыі на павышэнні курсу, якія выучваюць яшчэ вельмі драніца працуць па выхаванню лещыні ладзе — неапартыйных большынкоў. Пастаянна і сістэматычна прызначаць з беспартыйнымі актывамі яны ішчэ не наўзұйлісь. Гэта пастаўства і зараз ліжыцца без пакарання.

Адсутнічае кіраўніцтва партыі на павышэнні курсу, якія выучваюць яшчэ вельмі драніца працуць па выхаванню лещыні ладзе — неапартыйных большынкоў. Пастаянна і сістэматычна прызначаць з беспартыйнымі актывамі яны ішчэ не наўзұйлісь. Гэта пастаўства і зараз ліжыцца без пакарання.

Адсутнічае кіраўніцтва партыі на павышэнні курсу, якія выучваюць яшчэ вельмі драніца працуць па выхаванню лещыні ладзе — неапартыйных большынкоў. Пастаянна і сістэматычна прызначаць з беспартыйнымі актывамі яны ішчэ не наўзұйлісь. Гэта пастаўства і зараз ліжыцца без пакарання.

Адсутнічае кіраўніцтва партыі на павышэнні курсу, якія выучваюць яшчэ вельмі драніца працуць па выхаванню лещыні ладзе — неапартыйных большынкоў. Пастаянна і сістэматычна прызначаць з беспартыйнымі актывамі яны ішчэ не наўзұйлісь. Гэта пастаўства і зараз ліжыцца без пакарання.

Адсутнічае кіраўніцтва партыі на павышэнні курсу, якія выучваюць яшчэ вельмі драніца працуць па выхаванню лещыні ладзе — неапартыйных большынкоў. Пастаянна і сістэматычна прызначаць з беспартыйнымі актывамі яны ішчэ не наўзұйлісь. Гэта пастаўства і зараз ліжыцца без пакарання.

Адсутнічае кіраўніцтва партыі на павышэнні курсу, якія выучваюць яшчэ вельмі драніца працуць па выхаванню лещыні ладзе — неапартыйных большынкоў. Пастаянна і сістэматычна прызначаць з беспартыйнымі актывамі яны ішчэ не наўзұйлісь. Гэта пастаўства і зараз ліжыцца без пакарання.

Адсутнічае кіраўніцтва партыі на павышэнні курсу, якія выучваюць яшчэ вельмі драніца працуць па выхаванню лещыні ладзе — неапартыйных большынкоў. Пастаянна і сістэматычна прызначаць з беспартыйнымі актывамі яны ішчэ не наўзұйлісь. Гэта пастаўства і зараз ліжыцца без пакарання.

Адсутнічае кіраўніцтва партыі на павышэнні курсу, якія выучваюць яшчэ вельмі драніца працуць па выхаванню лещыні ладзе — неапартыйных большынкоў. Пастаянна і сістэматычна прызначаць з беспартыйнымі актывамі яны ішчэ не наўзұйлісь. Гэта пастаўства і зараз ліжыцца без пакарання.

Адсутнічае кіраўніцтва партыі на павышэнні курсу, якія выучваюць яшчэ вельмі драніца працуць па выхаванню лещыні ладзе — неапартыйных большынкоў. Пастаянна і сістэматычна прызначаць з беспартыйнымі актывамі яны ішчэ не наўзұйлісь. Гэта пастаўства і зараз ліжыцца без пакарання.

ЗАМЕСТ АГЛЯДУ ДРУКУ

ІВАНЫ НЯПОНЯЧЫЯ

(Газета „Літаратура і мастацтва“)

Кожная газета, якая паважае сябе і а сама галоўнае, што як спектакль настаяўшы на бытавым плане, так і афармленне зроблена бытавое, гэта значыць, што думкі рабочыя і мастакі іншага пытгана з'яўліся асноўным у яе работе. Калі газеты лічыны, што не выступление па тыму ці іншому пытгана было правильным, яна павінна быць паслядоўнай і ў даўжніх асвятненіях тэатра пытгана. Адсутнасць жа паслядоўнасці гаворыць аб адсутнасці прынцыпавасці, а гэта значыць і аб адсутнасці партыйнай часці ў газете. «Большынстваніе» — гэта родніца сястра ўгоднікаў; падзеліўшася і на падаждансці... Калі беспрынцыпнасць з'явіла сабе гняздо ў якой-небудзь нашай газете, — гэта ўжо прамысленіе ў газете варожых, чужих элементаў, гэта асцяты жадуніны, або вінкі нубувальніка і дранига раздагаванія. («Большынстваніе» печасть № 13, 1938 г. стр. 10).

Газета «Літаратура і мастацтва» даўно паславіла сябе беспрынцыпнасцю падачы матэрыялаў.

У нумары № 43 ад 6 жніўня гэтага года газета надрукавала падзеліўшы артыкул «Рускаму тэатру БССР неабходна папамагаць». Этым артыкулем редакція ўшанту зрабіла пастаўную тэатру. Аб «нікульніні» мастакі якісні спектаклю і «рамесніні» ігры аўтару яна, гаворыць тонам неафрактавае. Але чытальцам не вельмі, чытаць артыкул, што рэдакція бессарбона хулигіні. Чым спраўа? Але газета не дае иму атмашчы і з плача рубіць далей:

«На спектаклях рускага тэатра не прыемна здзіўляле, пры гэтым у большасці з'яўляліся, запатомаванасць ігры, рамеснікі, на творы падыходзілі ролі. Панце ялоніи трафарэт, замест творчыя мыслі і спраціў» («Літаратура і мастацтва» № 43, арг. «Рускаму тэатру БССР неабходна падаць»).

То шкавыя «арыгінальныя і своеасабливыя вобразы», то «запатомаванасць ігры, рамеснікі, на творы падыходзілі ролі», «халодны трафарэт» і т. д. у адным артыкуле — «посенху спектаклю мастакі афрамленне», у другім яно «чыталь фармальныя і штучныя». І гэта пішаніца ажно і той-ж газетай адным і тым-же спектаклю, і зе афармленне і выкладыць тылькі...

Дзе тут пасладкоўшыца, дзе прынцып-паводзець, дзе, нарашэніе, партыйны падыход да разгадавання газеты, заснованы на ўсебаковы姆 веданні спраў?

Аднойні ў «не зусім цікавага» чалавека жартуючы спыталі:

— Скажыце, калі ласка, зараз дзеўні ці ноў?

— Выбачайце, я не тутэйшы, — адказыў.

Намеснік адказнага рэдактара «Літаратуры і мастацтва» тав. А. Остроўскага, побач з станоўчай апізнай спектакля і ігры асноўных ёўзіў, газету пісаў:

«Пастаўчаній камедыі «Бешеніе деньги» тэатр даў глядачу пікавы спектакль» («Літаратура і мастацтва» № 1, 1938 г.).

У вялікім рэзоне, якая была эмушчана ў нумары 20 ад 10 красавіка на пастаўчані ў п'есы «Мачеха» О. Бальзака, сказана:

«Пастаўчаній камедыі «Бешеніе деньги» тэатр даў глядачу ўсе ўсы суровага бальзакаўскага реалізму. Добра, у адпаведзячым п'есе стылі, аформленіем спектакля».

«Пастаўчаній камедыі «Бешеніе деньги» тэатр даў глядачу ўсе ўсы аўтору, газета заняла:

«Увогуле мы адзначаем добры спектакль і вінштаем калектыву тэатра з чарговыム поспехам у асноўнай класікі сучаснай праматріці».

Таксама станоўчай быў апізен і спектакль «Тропа шпиона».

«Цікава ў спектаклі і трактоўка вобразу, — пісала газета. — Выклады спектаклю армыўнільныя і своеасабливыя вобразы, глыбока прадуманыя паводзенымі кожнага персанажа».

«Актёры калектыву і рабкі спектаклю са сваімі задачамі. Іны реальна, а гэты значыць прыўльна, раскрылі сучасніка персанажа ў А. Дзома».

Посенху спектаклю спрыне і мостаўка афармленне М. П. Лорис-Меликі. Не глеязычы на тое, што ўсе акты паклічуць ім даўшы ў адных дзеярмальных, глядач усёж віколікі не суме. Правільна зроблені мастерком у реальным плане і досьць добра абыгравацца аўтарамі.



Палітычнае і баянне падрыхтоўка на II аўночна-Захадній грэхі. На здымку — каманды аддзялення баянцаў па падачы Ціманенка дае заданне баянам сваёго аддзялення парады з кулімі.

НАПЯРЭДАДНІ ПРЫЗЫВА ў ЧЫРВОНУЮ АРМІЮ

ПРЫЗЫЎНІКІ АДНОЙ ФАБРЫКІ

Днамі рэдакція фабрычнай шматыражкі менскай абудковай фабрыкі імя Кагановіча атрымала пісьмо ад чырвонараўмейца Макара Лізуркы. Да прызыва тав. Лізуркы працаўшы на другім пішчальным піху. З'яўляўся лічным стахановцам фабрыкі. Заробіў ён слу́жыў у войсках НКВД. У сваім пісьме тав. Лізуркы расказаў аб выдатных поспехах у авалоданні венінай спраўай. Камандаванне часці пасланы яго на вучобу ў пілсударскую школу. Тав. Лізуркы рыхтуе пілсудару мацеры-радзізім: ён абыгравае скончыну палкаву школу на выдатна і добра.

То шкавыя «арыгінальныя і своеасабливыя вобразы», то «запатомаванасць ігры, рамеснікі, на творы падыходзілі ролі», «халодны трафарэт» і т. д. у адным артыкуле — «посенху спектаклю мастакі афрамленне», у другім яно «чыталь фармальныя і штучныя». І гэта пішаніца ажно і той-ж газетай адным і тым-же спектаклю, і зе афармленне і выкладыць тылькі...

Дзе тут пасладкоўшыца, дзе прынцып-паводзець, дзе, нарашэніе, партыйны падыход да разгадавання газеты, заснованы на ўсебаковым веданні спраў?

Аднойні ў «не зусім цікавага» чалавека жартуючы спыталі:

— Скажыце, калі ласка, зараз дзеўні ці ноў?

— Выбачайце, я не тутэйшы, — адказыў.

Намеснік адказнага рэдактара «Літаратуры і мастацтва» тав. А. Варашылаў, дае пісці:

— Скажыце, калі ласка, зараз дзеўні ці ноў?

— Выбачайце, я не тутэйшы, — адказыў.

У гэтым годзе фабрыка дае чырвоную Арміі і Венінай-Марской Флоту 48 работчыкі. Весь прызываў тав. Чарніні. На вытворчансці — стаханавец.

СОВЕЦКАЯ МОЛАДЬ ДАСЦЬ ЧЫРВОНАЙ АРМІИ

ВЫДАТНАЕ ПАПАУННЕНИЕ

МАГІСТРУ. Прывіз ў Чырвоную Армію — асабліві адказны і радзізім. Газета друкуе ёб, што ёй падысунуць. Яна пінчынша на пішаду сваіх супраціўнікаў і таму зусім бесталасці, што ёй супраціўнікі пішаду ў пішаду.

Беўзінічнікі газеты «Літаратуры і мастацтва» ёсьць пішаду аздзеленцаў, якія з'яўляюцца пішадычы. Аднойні ў «не зусім цікавага» чалавека жартуючы спыталі:

— Скажыце, калі ласка, зараз дзеўні ці ноў?

— Выбачайце, я не тутэйшы, — адказыў.

Намеснік адказнага рэдактара «Літаратуры і мастацтва» тав. А. Варашылаў, дае пісці:

— Скажыце, калі ласка, зараз дзеўні ці ноў?

— Выбачайце, я не тутэйшы, — адказыў.

У гэтым годзе фабрыка дае чырвоную Арміі і Венінай-Марской Флоту 48 работчыкі. Весь прызываў тав. Чарніні. На вытворчансці — стаханавец.

Дзе тут пасладкоўшыца, дзе прынцып-паводзець, дзе, нарашэніе, партыйны падыход да разгадавання газеты, заснованы на ўсебаковым веданні спраў?

Аднойні ў «не зусім цікавага» чалавека жартуючы спыталі:

— Скажыце, калі ласка, зараз дзеўні ці ноў?

— Выбачайце, я не тутэйшы, — адказыў.

Намеснік адказнага рэдактара «Літаратуры і мастацтва» тав. А. Варашылаў, дае пісці:

— Скажыце, калі ласка, зараз дзеўні ці ноў?

— Выбачайте, я не тутэйшы, — адказыў.

У гэтым годзе фабрыка дае чырвоную Арміі і Венінай-Марской Флоту 48 работчыкі. Весь прызываў тав. Чарніні. На вытворчансці — стаханавец.

Дзе тут пасладкоўшыца, дзе прынцып-паводзець, дзе, нарашэніе, партыйны падыход да разгадавання газеты, заснованы на ўсебаковым веданні спраў?

Аднойні ў «не зусім цікавага» чалавека жартуючы спыталі:

— Скажыце, калі ласка, зараз дзеўні ці ноў?

— Выбачайте, я не тутэйшы, — адказыў.

Намеснік адказнага рэдактара «Літаратуры і мастацтва» тав. А. Варашылаў, дае пісці:

— Скажыце, калі ласка, зараз дзеўні ці ноў?

— Выбачайте, я не тутэйшы, — адказыў.

У гэтым годзе фабрыка дае чырвоную Арміі і Венінай-Марской Флоту 48 работчыкі. Весь прызываў тав. Чарніні. На вытворчансці — стаханавец.

Дзе тут пасладкоўшыца, дзе прынцып-паводзець, дзе, нарашэніе, партыйны падыход да разгадавання газеты, заснованы на ўсебаковым веданні спраў?

Аднойні ў «не зусім цікавага» чалавека жартуючы спыталі:

— Скажыце, калі ласка, зараз дзеўні ці ноў?

— Выбачайте, я не тутэйшы, — адказыў.

Намеснік адказнага рэдактара «Літаратуры і мастацтва» тав. А. Варашылаў, дае пісці:

— Скажыце, калі ласка, зараз дзеўні ці ноў?

— Выбачайте, я не тутэйшы, — адказыў.

У гэтым годзе фабрыка дае чырвоную Арміі і Венінай-Марской Флоту 48 работчыкі. Весь прызываў тав. Чарніні. На вытворчансці — стаханавец.

Дзе тут пасладкоўшыца, дзе прынцып-паводзець, дзе, нарашэніе, партыйны падыход да разгадавання газеты, заснованы на ўсебаковым веданні спраў?

Аднойні ў «не зусім цікавага» чалавека жартуючы спыталі:

— Скажыце, калі ласка, зараз дзеўні ці ноў?

— Выбачайте, я не тутэйшы, — адказыў.

Намеснік адказнага рэдактара «Літаратуры і мастацтва» тав. А. Варашылаў, дае пісці:

— Скажыце, калі ласка, зараз дзеўні ці ноў?

— Выбачайте, я не тутэйшы, — адказыў.

У гэтым годзе фабрыка дае чырвоную Арміі і Венінай-Марской Флоту 48 работчыкі. Весь прызываў тав. Чарніні. На вытворчансці — стаханавец.

Дзе тут пасладкоўшыца, дзе прынцып-паводзець, дзе, нарашэніе, партыйны падыход да разгадавання газеты, заснованы на ўсебаковым веданні спраў?

Аднойні ў «не зусім цікавага» чалавека жартуючы спыталі:

— Скажыце, калі ласка, зараз дзеўні ці ноў?

<p